

1811и - 1  
2452

05 / 729

# „МАДАНА“

ЧАСОПІСЬ  
ГУМАРУ,  
ЖАРТАЎ  
і САТЫРЫ.

1928.

N 1, 3-8, 11, 13

“Пякуючі шашки”  
за 22. VI. 1928

Рэдакцыя „МАДАНА“ Вільня, Гэтманская вул. № 2.

Друк. Крайнас і Кавальскі Вільня, Вялікая 39

ГОД В



20. I

Ціх

б <sup>05</sup>  
41388

мал

ГОД ВЫДАН. III.

Przesyłka pocztowa opłacona ryczałtem

ЦАНА 30 ГРОШ.



5. III. 1928 „Маланка” СМАЛІЦЬ·ШТО·ДВА·ТЫДНІ! № 3

## У ч а с е в ы б а р а ў.



Прэч з дарогі, абібокі, Беларусь ідзе!



## ПРЕЧ!

Бура рве і стогнуць нетры  
Зямлі маці. У паветры  
Лемет дзікі вые плача...  
Гэй, братко мой, небарача,  
Селянін! — глянь, ёсьць тут штосьці:  
— То к табе вун пруцца госьці;  
Спраў мандатных ягамосьці,  
— То табе вун чорна зграя  
Зноў, рай, неба абяцае,  
Цешыць словам, цешыць ласкай,  
Салаўінай лълеца казкай  
Шчырасьць панская съвятая...

Выйдзі, выйдзі, браце, з хаты,  
Што ім трэба, запытай ты?  
Што ім трэба, юдам, здрайцам,  
Сылёз тваіх, твойго жабрацтва?  
Твойго ліха, твойго гора?  
Дзе-ж былі вы, здрайцы, ўчора?!  
Дзе? — Далёка, ой, далёка!  
Ад сялянскіх бедаў — вока,  
Пад звон чарак, крыху, мовы  
Прапівалі лёс яго вы...  
Сяньня зноў зайшла патрэба...  
Преч! Нікога нам ня трэба!  
Преч гані ад курнай хаты  
Паляўнічых на мандаты.  
Пакажы ўсяму ты съвету,  
Што ты сам дасягнеш мэты,  
Уласных сіл агнём, запалам,  
Сіл, якіх у нас нямала!!!

*М. Веселіў*



Асьцярожней, агітатар,  
Покуль гроши ды мандат той,  
Покуль зловіш на вуду нас.  
Каб ня нюхаў кулака нос.

— Так пяюць, я чую, сяляне...  
Хто-ж пярэчыць таму стане?

М. В.



Х Кажуць, што з прычыны частых у апошнім часе конфіскацыяў беларускіх газэт, віленская адміністрацыйная ўлада ма-ніца выпісаць з заграніцы адумысную машыну-аўтамат, якая бяз помачы чалавека магла-б конфіскаваць па некулькі газэт у дзень.

Х Кажуць, што адказны рэдактар газ. „Думка Працы“ мае адтрымаць тытул „ганаравага obywa'ela“ на... Лукішках за пабіцьце ім сусъветнага рэкорду ў галіне атрыманых конфіска-цыяў.

Х Кажуць, што „вялікі бъло-русскій дзеяч“ быўшы сэнатар Назарэўскі гэтак шануе беларускую культуру, што не пазваляе навет сваім уласным дзесяцям да-яе дакрануцца. Дзеля чаго сваіх дачок вучы ў польскіх гімназіях, а сыноў у „кадэцкім корпусе“ ў Варшаве.

Х Кажуць, што „прайдзівы абаронца беларускіх сялян і рабочнікаў“ б. пасол Ярэмач, даў слова, што калі прайдзе другі раз у Сойм, пачне праводзіць беларусізацыю ў сябе (we własnym domu), дзе яго сям'я гаворыць толькі папольску.

Х Кажуць, што ў шпіталь св. Якуба ў Вільні нядайна прывязы-лі небясьпечна хворага чалавека, маючага прыкметы буйнага памяшанья.

Дактары сцьвярджаюць, што хворы быў зусім нармальным чалавекам і захварэў паслья прачытаныя газэты „Народ“.

Х Кажуць, што вядомы ў Баранавіцкім павеце агітатор Умястоўскага — Цялоўскі заказаў сабе візитныя картачкі, на якіх залатымі літарамі мае быць напісана:

CIAWŁOWSKI  
быły Sekretarz partii «Piast»,  
obecnie Komendant «Strzelca»  
i kandydat na posła do Sejmu.

Х Кажуць, што Паўлюкевіч, калі даведаўся, што яго быўшая „гвардыя“ пачынае яго пакідаць і пераходзе да другіх партыяў, гнеўнастукнуў кулакамі закрычэў:

— Эх, мерзавцы! Жалко, што няма майго вернага Кавэрды, — ён-бы з імі хутка расправіўся-б.

=====

## Час да ўсяго прыглядацца— Зразумеці пастараца!

Ні гу-гу!  
Ні чы-чи!  
Замаўчы!  
Ня крычи!

І нічога не кажы нам!  
Мы працоўная дружына,  
Мы работнікі-сяляне.  
Покі змогі, сілы стане,  
Покуль моц рукі мазольней  
Не здабудзе долі вольнай,  
Ўсе ў шарэгі станем съмелы,—  
Не чапай, дзе набалела!  
Дай дарогу! Преч з парадай  
Груганынё—вам імя—„здрада“!  
Сыцеражы свае абсацы,  
Марш ад будаў у палацы!  
Што вы цемру шлеце? Позна!  
А „Маланка“ дзе?! Гэй грозна

Бі, гасі направа-лева.  
Каб агнем усё гарэла,  
Каб было праз родны гоні  
Усё відаць, як на далоні!

Пяруном таму бі ў вочы,  
Хто над доляю сірочай  
Подла съмее кпіць-съмияца;  
Съмех хай стогнам адгукнецца...

Ні гу-гу!  
Ні чы-чи!  
Замаўчы!  
Ня крычи!

І нічога не кажы нам —  
Будзем жыцьці, дык ня згінем!

М. Васілёк.



## МАЕ РОЗУМ.

— Чаму-ж ты, Гаўрыла, свае кандыдатуры ў Сойм не выстаўляеш?

— Ці-ж я дурны! З Сойму адна дарога: да дзедавай хаты — за краты, або панскім, ці жыдоўскім парабкам застасца.

K. C.



## НЕ ПАПАДЗЕ.

Як ты думаеш, ці б. пасол Ра-гуля пападзе на „Лукішкі“?

— Э, дзе там! Ён-жа даў пад-піску, што з Наваградчыны ні-куды выяжджаць ня будзе.



## ПРАРОК.

— Цікава, як паслья выбараў, цяжэй ці лягчэй будзе?

— Нам, сялянам, вядома, ця-жэй: новыя паслы — новыя па-даткі, а паном паслом лягчэй, новыя паслы — новыя дыеты.



## Забедавалася.

— Чаго ты, бабулька, запла-калася?

— Эт, дай спакой! Ксёндз у касьцёле казаў, што хутка канец съвету будзе. Пяруны — маланкі ўсіх людзей павысмальваюць.

— Няўжо ўсіх чыста?

— Не ня ўсіх, толькі той і ўра-туеца, хто на нейкіх андыкоў галасаваць будзе.

— Можа бабулька не дачула, мо' ксёндз казаў на індыкоў?

— А ліха-ж яго ведае, мо' і на індыкоў, а скуль-жа я іх вазьму калі навет у мяне і курэй няма, ня толькі індыкоў.



Калі любіш цяпло ў хаце, —  
За „endeków“ głosuj, bracie!

(Аўтэнтычна).

— У мінулыя выбары (у 1922 г) наш абшарнік Любансі і іншыя (у Наваградчыне) далі сялянам 500 вазоў дроў, каб галасавалі за „васьмёрку“.

— Бедныя, згалеють зусім! У гэтым годзе павінны ўтрайа больш даць, бо эндэцкі нумар утрайа большы — „24“.

Я. М.



## ПАГОДА і КАЛЕНДАР.


Адліга. Капае са стрэх,  
Сыroe, цяжкае паветра.  
Зірнула сонца, як на грэх,  
Чуваць вясну у цёплым ветры...

Ў календары-ж... трашчыць мароз  
Мяцеліца дыміць-злуеца,  
Аж страшна выткнуць з хаты  
нос,  
Так вельмі съюздзена здаецца...

Чэх.



## Сусьветны патоп.



...А тагды, калі Беларусы сталі грэшнымі натварыўшы сабе розных палітычных ідалаў і разьбіўшыся на многа партыяў, Бог загневаўся на іх і скараў іх вялікім патопам, якога ня бачыла зямля.

Дзень і ноч лълюцца хмары розных перадвыбарных газетаў, адозваў і т. п. Усё жывое хаваецца, дзе можа...

## Юда адтрымлівае трыццаць срэбнікаў.

Пасля разгрому „Грамады“, пакінуты, напэўна дзеля яе расплоду, адзіны незаарыштаваны пасол-грамадовец Юры Сабалеўскі хутка зъмяніў орыентацыю і паступіў у Ярэмічаў лягер, прысягаючы на вернасць „Сялянскаму Саюзу“.



— О, Вялікі Ярэма, уладыка ўсемагутнай машны! Я адракаюся ад „Грамады“, як ад чорта, — толькі мне беднаму срэбнікаў дай!.. дай!.. дай!..

## Жазка аб „хаўчохым Спадару“, Ярэме — баламуце і Чатырку — чмуце.

З давён-даўна кажуць людзі, калі дзе што кепскае,—дык гэта Люцыпар \*) вінават.

Было гэта і ў цяперашнія выбары. Паслаў Люцыпар „Спадара“, \*\*) Ярэму і Чатырку ў Заходнюю Беларусь круціць-чмуціць у часе выбараў.

— Ідзеце, — кажа, — мае служкі верныя. Старайцеся мне дагадзіць, а хто за ўсіх спрытнейшы, той паслом будзе.

Бягуць Спадар з Чатыркам, як ганчакі, а Ярэма з-заду сапець, крэкча, іх даганяючы.

Ярэма ў Свянцяншчыне, Спадар у Лідчыне, а Чатырка ў Наваградчыне „працуецца“.

Пачуў Ярэма, што ў мястэчку кірмаш, ён туды. Стой на воз (ледзь-ледзь ускарабкаўся).

— Сяляне,—кажа,—вы дурні! Вас чмуціць розныя прайдзісветы. Ня слухайце іх! А слухайце толькі мяне, я іду з нямецкай і жыдоўскай буржуазіяй. У іх шмат даляраў і гольт-марак. А, вядома, хто гроши мае,—той усё мае. Бачыце, якое я пузі маю! Хто мне яго даў?—гроши! Я купіў дачу ў Калёніі пад Вільняй. За што я купіў?—За гроши! А цяпер я хачу завясьці ў сябе малочную гаспадарку. А за што ўсё гэта?—За гроши!

Дык, бачыце, ўсё робіцца толькі за гроши. А калі я буду багаты, дык і вам мо' што-колечы перападзе.

А дзеля таго галасуйце за...

Тысячы рук абцугамі ўпіліся ў Ярэмава футра і пацягнулі прэч з воза.

Бедны Ярэма! Сорак восьмы потліўся з яго, а ён усё бег і бег, куды толькі вочы глядзелі. Бег, а пузі яго траслося, як квашаніна.

У гэты самы дзень Спадар склікаў сход. На сходзе ён казаў:

— Слухайце, спадары, што я вам скажу. Я ў Празе скончыў загранічны універсітэт, а дзеля таго я завуся наўчоны і вы, дурні, павінны мяне слухаць. Цяцер розныя грамадзістыя, Ярэмічы, Рагулі, Міткеўчы і інш. хочуць папасці ў Сойм, а мяне з сабой не бяруць, дык я вось сам надумаўся пайсьці бяз іх ласкі. Дзеля гэтага я залажыў „Народ“ і „Нашую Бацькаўшчыну“, каб вы, значыцца, выбралі мяне ў Сойм, ці, як памойму, у Законадайку.

\*) Люцыпар — пякельны начальнік.

\*\*) «Спадар» — па дакументах Янка Ставкіўчык.

Вам я нічога не даклярую, бо сам нічога ня маю, а калі меці буду, дык мо' што і перападзе на вашу долю...

— Проч!... Вон!...

І Спадар ляцеў праз мястэчка, як ашалелы.

Вось ужо трэці тыдзень, як Чатырка аб'яжджае вёскі. Зьбярэць сялян у адну хату дый угаварвае:

— Галасуйце, дурні, за мяне. Гэта-ж я для вас найлепшы пасол буду. Прасце ў мяне чаго хочаце,— усё дам,— нічога не пашкадую! Зямлі вам хочацца, бярэце яе хоць раз!— гэта-ж не мая зямля, а панская, дык хай сабе паны вам зямлю даюць,— мне да гэтага ніякай справы няма. Асьветы хочаце. Добра! Зрабеце толькі мяне паслом, а пасъля каб міністрам асьветы, дык я вам у кожным мястэчку, ў кожнай вёсцы ня толькі школы, але гімназіі, універсітеты панаставяю...

Дык як, дзядзькі, будзеце за мяне галасаваць?

— А хто-ж ты такі?

— Я... я... быў троху грамадо-вец, троху полёнафіл, троху сельсаюзнык, а цяпер, бачыце, я шчыры спадаровец. Мой Спадар з паніяй Антанінай ходаўца, каб даць нам, цёмным мужыком, шчасьце і ўсяго, чаго вы толькі зажадаеце...

— А бадай ты спух, як тая Антаніна! Яна—бач, пані вялікая.— У каракулях ходзіць, золата, брылантны носіць, а я навет на свята лепшага андарака ня маю... Вон, ты абармот, бо вось зараз кара-вай мятлой твае сівяя валасы пачышчу!..

І паплёўся нудна, сярод ночы Чатырка.

— Ня вераць мне людзі, ня ве-раць, — шаптаў ён, а з вачэй ліліся мутныя сльёзы.

І паклікаў зноў Люцыпар да сябе Спадара, Ярэму і Чатырку. Доўга гневаўся на іх, доўга кідаўся на іх з капцюрамі. А яны, як нявінныя бараны, стаялі, перад Люцыпарам, сумна пахіліўшы гэловы.

Гнеўна рагатала ўсё пекла. Шу-гаў съмярдзючы агонь. Было жу-дасна-страшна.

А Спадар, Ярэма і Чатырка зноў пляліся ў Заходнюю Беларусь.


Пляліся па мандаты...

Уладжыў:

Сыч—надуў Лыч.



### Зямля абяцаная.



— А, мой ты Ляпонка! Дзесяты год ляжыш ты ў сырой зямельцы. Ляжыш і ня чуеш, як цяпер розныя панская агітатары над нашай доляй бядуюць, і ўсё нам зямлю бяз выкупу дакляруюць. Вось каб ты жыў, Ляпонка, і табе дзесяцін з дзесятак далі-б, а мне, бабе дурной, хто-ж дасьць, мо' тут пад крыжам... ...Эх цяжкая ты, Зямля Абяцаная!

### Дачакаўся.

Рыс. Яз. Горыд.



— Ах, Божа, які я шчасльівы! Ужо нарэшце марац (сакавік).

## Проект адозвы спадаровай.

... Эўрыка!

Есьць дзе зарабіць крыху.  
Сам „спадар“ ідзе на выбары  
у Сойм.

Ласы — відаць...

Стукнуўшы сабе пальцам у лоб  
пры гэтых словах, я пастанавіў  
удружыць родненъкаму спадару:

Накруціць проект яго перад-  
выбарнае адозвы.

Задача, трэба прызнацца ня-  
лёгкая!

Галоўная труднасць:

Як справіца з мудрым „нау-  
чоным“ штылем і як вытрымаць  
правапіс, прысабечаную Спада-  
ром?

Нядоўга думаючы, я рашыў  
пісаць больш-менш бяз ніякага  
штылю, а правапіс хай сабе будзе такі, які вывядзі рука, туды-  
сюды адхіляючыся ад свайго за-  
ўсёднага навыку.

Дзеля большай арыгінальнасці я думаў навет увясці, дзе  
гэта трэба, лацінскі ёт, але  
пасля адкінуў гэтую думку, каб  
часам наш Спадар не закінуў  
мене, што я вельмі ўжо да яго  
падлабуньваюся [з мэтаю большага  
гонорару].

І вось які выйшаў у мяне про-  
ект:

### ГУКНІЦА (АДОЗВЯ).

Беларускае спадарства, сялян-  
ства і работніцтва!

Гукаю я вас, браты, у нашу  
Беларускаю Сялянскую Партыю,  
каб выбіцца мне наўзверх на-  
шага беларускага жыцьця і не  
зрабіць тае вялікае абмылы, якую  
буду помніць увесі свой век, і  
якую зрабіў я пяць гадоў таму,  
вучачыся язычнасці (хвілёлёгії)  
у Празе-Чэхаславацкай, заместа  
таго, каб праста тады ісьці ў  
Сойм, две Сядзелі Ярэмічы, Ра-  
гулі і іншыя. Я з імі паўгода  
траха (амаль) вяду ходанье (ба-  
рацьбу) і думаю выйсьці з гэта-  
га лёса (прыгожа). Надумаў гэта  
я сабе нанясці на толькі Рагул-  
ём і Ярэмічам, але і ўсім іншым  
беларускім партыям апошні ма-  
гутны спадарскі выцін (удар). Іх  
другія ворганы: газэты і гукні-  
цы (адозвы) даходзяць да вас  
часьцей, але думаю, што мой  
„Народ“ для вас цяжлійши (больш  
зразумелы). Яго апрычоны дух  
ізъ вашых галоваў (думніцаў) ні-  
колі не павінен выходзіць. Гэта  
вам трэба помніць. Дый яшчэ  
едно ведайце, спадары!

Я буду ходацца (бароцца) з на-  
шымі ворагамі адзін ляпей за  
ўсіх маіх папярэднікаў у Закона-  
дайцы (Сойме). І дзеля гэтага  
няма чага нудзьгацца (сумаваць),  
што ад нашае роднае Белару-  
скае Сялянскае Партаі можа ў  
гэтай самай Законадайцы (Сойме)  
быць траха (амаль) нікога, ап-  
рычна нэўне-ж мяне—вашага на-  
ўчонага.

А як-ж я мог начай зрабіць,  
калі вокаю (гляджу), аж у цяпе-  
рашні траха Сойм пруцца ўсе,  
хто як можа, часам навет і зусім  
небеларускія спадары: розныя—  
фельчары маскальскія з свомымі  
(самазваннымі) тытуламі „дакта-  
роў“ (а я-ж такі праўдзівы „док-  
тар язычнасці“), розныя—ак-  
цызынікі (падатачнікі), а мозгаюць  
(падумваюць) навет і эс-эры, і дзі-  
восы тут і съмяхоты, як той ка-  
заў. Кожны бярэ на сябе ця-  
жэрнае носішчі бараніць вялікаю  
народнаю нашаю справу. А спра-  
вамі ўсюды і заўсёды кіруе на-  
сьвеце траха адзін Спадар.

Дык помніце, браты, як толькі  
прыдзе час падаваць галасы:

Хай кожны землягор (земля-  
роб) кідае свае дробныя будзён-  
ныя справы, хай запражэ каня  
у ездліку (воз), а калі будзе на-  
змелечцы нашай ляжаць тады  
сънег — дык у коўзьні (сані) — і  
хай прэць, як Пяруном, да свай-  
го авводу, каб گрукануць (кінуць).  
Голос за той съпісак, за той ну-  
мар, які вам загадаць пастараюся  
у пару.

Хай кожная спадыня (мужычка,  
пані, шляхцянка) кіне на адзін  
дзень (а можа і на паўночы)  
свае саганы, чапёлы, венікі, ку-  
ры і сывінчики (парасяты), хай  
вылезе з свае варыстае хаты  
(кухні), хай побач із сваім спадаром  
(мужыком, шляхцічам, панам)  
прэцца да галосічча (авводу,  
дзе падаюцца галасы) дый  
галасыне за нашаю Беларускаю  
Сялянскую Партыю!

Хай на зыніштоціца (змарну-  
ецца) ніводзін наш спадарскі голас,  
калі хочам жыць і бара-  
ніца нашаю беларускаю роднаю  
справу!

Хай жыве „Народ“, які я выдаю  
для вашых цёмных мазгой-  
ніцаў у Вільні!

Скончыў я гэты проект спада-  
ровае адозвы і думаю:

Пабегчы да яго, можа хоць на  
кватэру, што паўмесяца няплачана-  
ная, зараблю.


Але дзе ўжо мне лезьці на вось-  
чи чалавеку ў гэткі гарачы час.

Хай лепш азнаёміца з майм  
творствам цераз паважаную

„Маланку“ і свой спадарскі  
дасьць адказ.

Так я вось і змушаны ў яе  
чытачоў адбітаць увагу, а то  
мо' што й весялейшае на гэтым  
месцы напісаў-бы.

Picolo.



## Народны гумар.

### ПЯЦЬ ВЯКОЎ.

— Калі ты такі разумны, скажы,  
колькі вякоў жыве чалавек?


— Вось дурны! — Вядома што  
адзін.

— Не, пяць: чалавечы, вало-  
вы, конскі, асыліны і сабачы...

— Эт, глупства чаўпеш.

— Пажывеш, сам перакана-  
ешся. Пакуль чалавек не ажэ-  
ніца, жыве палюдзу, гэта—век  
чалавечы. А як ажэніца, ро-  
біцца спакойны, як вылашаны  
вол, гэта — век валовы. Пасля  
ідзе век конскі — бо пойдуць  
дзеткі і чалавек на іх працуе,  
як конь, дзень і ноц. Падрастуць  
дзеткі і лічаць сябе вельмі раз-  
умнымі, а бацьку аслом, — век  
асыліны. Нарэшце ідзе век са-  
бачы, бо дзеткі лічаць старога  
бацьку ня йнакш, як за сабаку.  
Стуль навет і пагаворка пайшла:  
„Дома без старога, як без сабакі,  
не абыйдзешся“.

Стары Дзед.




### З АПАВЯДАНЬНЯ АСАДНІКА

(Падслуханае).

... „Ідэн я, ідэн по уліцы, псы-  
глэндам сень, патсэ, ктось лезы в  
рынштоку, псыглэндам сень; ас-  
то... я! Я му бэнц в мордэн, як в  
самовар, ас му цяркі в очах ста-  
нелі.“


B. H.




### Я НЯ ХОЧУ...

„Ешце госьцікі і пеце,  
Выбачайце мо' што мала...  
Тэкля, дай на печ там дзесяці!  
Жонка Тэкля жвава ўстала,  
Узяла хлеба, цэтлю сала  
Падыходзе: — „На, Сцяпанку!“  
„Я ня хоць!“ — „Мо' сымтанку  
Будзеш з блінчыкам?“ — „Ня хоць!  
— „Дык на сыр!“ — суне хлопцу.  
— „Й піражка дам... — „Мне ня  
смасна,  
Ні блінцы ні пілагі...“  
— „Дык чагож ты?... а мо' масла?“  
— Водкі хочацца! Гы—гы!


M. B.



**Каля памятніка  
(У МАСКВЕ).**



— Да чаго слабая на вочы стала: „цара-батюшкі“ на памятку ня бачу!




**ПЕРШАЯ ПРЫКМЕТА.**

— Кажуць, што ты хутка будзеш мець мужа?

— Магчыма, бо ўжо дзіця маю.

M.




**МАЎЧЫ, ДУРНЮ!**

— Скажы, мамачка, што гэта такое фашысты?

Гэта — такі чалавек, які хоча ўсім кіраваць, ня дбаючы аб волі другога.

— Ага, разумею, гэта так, як мама з таткам...


Маўчы, дурню!...



**НА ЛЕКЦЫІ ФІЗЫКІ.**

*Настаўнік:* Кудуніч, дай прыклад выпукатага лустро.

*Вучань:* Ваша лысіна, пане настаўнік.



**ПАМІЖ НАРАЧОНХ.**

— Бойся Бога, Ўладак, за тыдзень наша вясельле, а ты да карчмы ідзеш!

— Нічога, ня, бойся! Вярнуся хутчэй як за тыдзень.



**Кожфіската „Малахкі“.**

Па загаду п. Камісара Ўраду на м. Вільню з дн. 18. II. 28 за № 1098/v сконфіскованы № 2 „Маланкі“ (за 20 лютага с. г.). Рэдактара нашага абвінавачваюць па 74 арт. К. К.

Дзеля таго, што пры даканьні ўспомненай конфіскацыі, паліцыя з'гадала раскінуць набор усяго нумару, не выключаючы н. вет таго, што ня было конфіскавана, рэдакцыі нашай прышлося набіраць увесь нумар другі раз, што і выклік ла гэтака спазненне гэтага нумару.

**АД РЭДАКЦ-І:**


Даводзім да ведама нашых паважаных падпісчыкаў і чытачоў „Маланкі“, што Рэдакцыя і Адміністрацыя часоп. „Маланка“ з 1-га сакавіка с. г. перанесена з дома № 4 па Гэтманскай вул. да дома № 2 па тэй самай вуліцы, куды просім скроўваць корэспондэнцыю і зварочвца : сабіста.

**ВОСЬ ДЫК ДАЎ.**

— Надовечы на мяне напаў Лявон, дык я яму даў... Вось дык даў!

— А чаму ў цябе валасы павырываюцца?

— А, братачка, ледзь уцёк...



**ФАМІЛЬНЫ ПАЛАЦ.**

— Я хоць не магнат, а фамільны палац маю!

— Які?

— А вастрог у Беластоку. Там бацька мой сядзеў, я і яшчэ двох братоў.

Хто хоча шчыра і весела съмяяцца дома, угасціх, ці ў таварыстве, хай неадкладна выпіша сабе КАМПЛЕКТ НУМАРОЎ

**„МАЛАНКІ“**

за 1927 год,

зложены з 10 розных нумароў (апрача канфіскаваных).

Фармат вялікай кніжкі ў добрай вокладцы.

„Маланку“ можна чытаць па колькі разоў і гумар яе заўсёды будзе сувязы, здаровы, актуальны. Хто раз прачытае „Маланку“, той ніколі з ёй не расстаецца. Цана за камплект трох золотых з перасылкай. (Заказная перасылка на 50 гр. даражэй). Заграніцу — 50 амэрык. цэнтаў.

Выпісвачъ:

Вільня, Гэтманская вул. № 2.

Рэдакцыя „Маланка“.

**Вы „крестьяне“ ў вус жадуйце  
Жа „Р. Ж. О.“ галасуйце!**



„Разлука ты, разлука,—  
„Чужая старана!...  
На сэрцы гора-мука,  
Адно „спасене в „Р.Н.О.“!

„За наши-же крестьяне“,  
„За матушку—за Русь!  
Вас чмуціць... Што за слова  
Такое: „Бѣлорусъ“!?

В „Единої—недѣлимой“—  
Уся сіла наша ў „мочь“,  
А з выдумкамі часу,  
З чужым наркъемъ праць!

Што можа прыгажэй быць  
(По-руски говоря),  
Як зноў мы вам здабудзем  
„Корону и царя“!...


Ярома толькі здрадзіў,  
Ужо з намі не пайшоў...  
Жыды і немцы болей  
Засыпалі грашоў...

Нядайна-ж пры выборах,  
Аж покуль будзе жыць,  
Ён кляўся верай, праўдай  
Нам лёкаем служыць!

Да хай мужык ня дрэміць,—  
Падасць голас за „РНО“;  
У падзяку лад той вернець  
З „нагаечкай“—адно!

„За наши-же, крестьяне,  
За матушку—за Русь!  
За вѣру, царя-батюшку—  
Плевать на Бѣлорусъ!...

Mi—лёк.



## На вуснах не абохла.



— Вось усе кажуць пра неахайнасць... Вучэцеся культурнасці... Бярэце прыклад ад Эўропы... А на які чорт нам Эўропа? Мы гэтым Эўропам заўсёды нос выцерці можам.

(З радав. гумару).

## НАША ПОШТА.

Яээпу Народніку: У вершы сваім Вы пішаце:

«...У дзяўчыны стан прынадны  
Ён уводзіць із сабой».

Чаму толькі стан? — А дзе руки, ногі, галава? Адказ тэлеграмай.

А. Чупрыне: Прачытаўши Вашы жарты, наш рэдактар захварэў на расстройства нэрваў і цяпер яшчэ лечыцца ў шпіталі. Вось да чаго давялі Вашы жарты! А што-б было з нашымі паважанымі падпісчыкамі, калі-бымы зъмясьцілі ў „Маланцы“ Вашы, як іх называеце, жарты».

М. Ліпскому: Вы прыслалі нам свае вершы і пытаетесь, колькі

грошай плацім мы за кожны радок надрукованага вершу.

За такія вершы, як Вашы, мы ня толькі за радок, але і за цэлы пуд нічога не заплацім.

Ю. Сергіевічу: Ня крыўдуйтесь моцна на нас, што вашы вершы і на гэты раз съвету ня ўбачаць. Трэба Вам часцей пісаць, але карацей і больш выразней.

Адказ Вам быў зъмешчаны ў № 10 „Маланкі“ (Наша пошта).

М. Сушко: У нашага рэдактара не хапае слоў, каб належна ацаніць Вашыя пясьнярскія здольнасці. Шкадуючы месца, даем толькі невялічкую (але затое найлепшую) частку з Вашага вершу: „Багатая дзяўчына“, хай нашыя падпісчыкі і Вашы су-

седзі даведаюца, які вялікі пясьнярскі талент марнуеца на нашай Беларусі.

Каб не папсаваць Вашага вершу, стылю і орфографіі, падзам як у арыгінале:

«...Сталі вочы як у рака  
«Вэнкі як у зубра  
«Стада злосна як сабака  
«А зубы гострыя, як у бубра,  
«Рот шырокі  
«Аз да ушэй  
«Хоць ты швироўкі  
Тоўстыя прышэй.  
«Борода аз да грудзей  
«Тоўсчыні на половіну аршына  
«Хоць ты везі да Амерыканскіх музеяў  
«А потым да Бэрліна».

І даў-жа Бог чалавеку такое натхненне! Ды Вы з сваім талентам Купалу і Коласа за пояс затнуць можаце!

К. Лабунку: Вы прыслалі нам вершы і ў лісьце сваім пішаце: „Калі мае вершы няпрыгодныя, — кіньце іх у кошык“. Добра, што вы далі нам добрую раду, бо мы ня ведалі, што з імі рабіць (у „Маланку“ няпрыгодныя).

Волю Вашу выканалі, якнайлепш, — вершы ў кошык кінулі старанна.

Кнышу: Калі хочаце супрацінічаць у нашым аддзеле „Сьвежыя Навіны“, дык падавайце які-небудзь камічны факт, які — праўдзіва меў месца, прычым падпісвайце сваім імем і прозвішчам і адрас (які будзе трывалы ў сэкрэце).

Я. Ласуну: Верш Ваш „Два кахраныні“ пайшоў у кошык. Тое саме зробім і з Вашым трэцім кахранынем, калі ў ім ня будзе гумару. Лепш ня прысылайце.

Міколе К-ку: Вы прыслалі нам свае „творы“ і пішаце, што гэта — „вершы“. Наш рэдактар гэтamu не паверыў; прачытаў і, падумаўши, што гэта якая-небудзь чаўпня, кінуў іх у кошык. Гэтак съвет і не пабачыў Вашых „вершоў“!

К. Сьвет... Яз. Пяткуну, Яз. Народніку, Юліку Сергіевічу, Iвану Бараву, Якубу, Уладзіку К.— За Вашыя вершы і жарты шчыра дзякуем. Разглядзіца будуць пры рэдагаваныні чароднага нумару „Маланкі“.

Адрэс Рэдакцыі і Адміністрацыі:

ВІЛЬНЯ, Гэтманская вул., № 2  
«МАЛАНКА»




### ПАДПІСНАЯ ЦАНА:

|                |         |  |                           |
|----------------|---------|--|---------------------------|
| на 1 год       | 8 злот. |  | За граніцу: на год — 2    |
| „ паўгода 4 ”  |         |  |                           |
| „ три мес. 2 ” |         |  |                           |
| „ адзін м. 1 ” |         |  | даляры, на паўгода — 1 д. |

на 3 мес. — 50 цэнт.

Рэдактар М. Луцэвіч. — Выдавец: Я. Маразовіч.

Друкарня Б. Клецкіна, Вільня,



Прымаецца падпіска на найлепшую  
гумарыстычную часопісъ

# „МАЛАНКА“

— Выходзіць два разы ў месяц. —

„У МАЛАНЦЫ“ супрацоўнічаюць найлепшыя літэратурныя  
і мастацкія сілы Заходняй Беларусі.

„У МАЛАНЦЫ“ зъмяшчаюцца найцікавейшыя, найсьмяш-  
нейшыя жарты, карыкатуры, вершы, сатыры.

„МАЛАНКА“ друкуеца на добрай паперы з вялікай  
колькасцю рисункаў.

#### ПАДПІСНАЯ ЦАНА:

На год—8 ал., на паўгода—4 ал., на тры месяцы 2—3л.

За гравіцу на год—2 даляры і на паўгода—1 даляр.

Рэдакцыя „МАЛАНКА“, ВІЛЬНЯ, Гэтманская вул. № 2.



КАМПЛЕКТЫ „МАЛАНКІ“ за 1927 год (пяпоўтыя) збрашура-  
ваныя ў добрай вокладцы цана 1 злот. (з перасылкай 1 зл. 50 гр.)  
можна купляць у ваўсіх Беларускіх Кнігарнях і выпісваць з Рэдакцыі  
„МАЛАНКІ“—Вільня, Гэтманская вул. № 2.